

Т.І. Цяцеркіна^{1,2}, В. У. Корсак²

ПРАСТОРАВА-ЧАСАВАЯ ТЭОРЫЯ ПСІХІЧНАГА ЗДАРОЎЯ І ЯГО РАССТРОЙСТВАЎ: ПРАСТОРАВА-ЧАСАВАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ДЫСАЦЫЯЦЫЙНЫХ РАССТРОЙСТВАЎ

УАЗ «Мінскі абласны клінічны цэнтр «Псіхіяtryя – наркалогія»¹,
НМУ «Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека»
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта²

Падыход да вывучэння дысацыяцыйных расстройстваў з пункту гледжання іх прасторава-часавай арганізацыі дазволіў вывучыць фундаментальныя заканамернасці іх фарміравання. Паказана, што апошнія складаюцца з папераменных працэсаў дысацыяцый і асацыяцый індывідуальных прасторава-часавых мадэляў пацыентаў, дзе першая вядзе да распаду мадэлі, а другая – да яе ўзнаўлення. Аднак асацыяція пры дадзеных расстрой-

ствах не з'яўляеца паўнавартаснай, паколькі яна адбываеца шляхам капіявання просторава-часавых мадэляў іншых людзей, у выніку чаго ў свядомасць пацыентаў ўносяцца чужыя праграмы психічнага функцыянавання. Апісаны асаблівасці гэтых працэсаў у пацыентаў з гістэрыйчным расстройствам асобы, уласна дысацыяцыйнымі і канверсійнымі расстройствамі.

Ключавыя слова: дысацыяцыйныя расстройствы, просторава-часавыя мадэлі, парушэнні свядомасці.

T. I. Тетеркина, O. B. Корсак

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ЕГО РАССТРОЙСТВ: ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИССОЦИАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Подход к изучению диссоциативных расстройств с точки зрения их пространственно-временной организации позволил изучить фундаментальные закономерности их формирования. Показано, что последние складываются из попереенных процессов диссоциации и ассоциации индивидуальных пространственно-временных моделей пациентов, где первая ведет к распаду модели, а вторая – к ее воспроизведству. Однако ассоциация при данных расстройствах не является полноценной, так как она происходит путем копирования пространственно-временных моделей других людей, в результате чего в сознание пациентов вносятся чужие программы психического функционирования. Описаны особенности этих процессов у пациентов с истерическим расстройством личности, собственно диссоциативными и конверсионными расстройствами.

Ключевые слова: диссоциативные расстройства, пространственно-временные модели, нарушения сознания.

T. I. Tsiatserkina, V. U. Korsak

THE SPATIO-TEMPORAL THEORY OF MENTAL HEALTH AND ITS DISORDERS: THE SPATIO-TEMPORAL ORGANIZATION OF DISSOCIATIVE DISORDERS

The approach to the study of dissociative disorders from the point of view of their spatio-temporal organization made it possible to study the fundamental laws of their formation. It is shown that the latter consist of alternating processes of dissociation and association of individual spatio-temporal models of patients, where the first leads to the decay of the model, and the second – to its reproduction. However, the association with these disorders is not complete, since it occurs by copying the spatio-temporal models of other people, as a result of which other people's mental functioning programs are introduced into the consciousness of patients. The features of these processes in patients with hysterical personality disorder, actually dissociative and conversion disorders are described.

Key words: dissociative disorders, spatio-temporal models, impaired consciousness.

Пасля адмовы ад адзінай канцэпцыі гістэрыйі ў МКБ-10 гістэрыйчнае расстройствы асобы і дысацыяцыйныя расстройствы па этичных меркаваннях у дачыненні да першых аднесены ў розныя рубрыкі (F 60.4 і F 44.0–F44.9), пры гэтым канверсійнае расстройства, прыналежнае раней гістэрыйчным, далучана да дысацыяцыйных. Вядома, крайняя праўды дысацыяцыйных расстройстваў, такія як фуга ці трансы расстройства множнай асобы нельга назваць гістэрыйчнымі, але ўзнікненне ўсіх названых расстройстваў адбываецца паводле механізму дысацыяці псіхічных сфер з рознай ступенню падкантрольнасці свядомасці або апошніх – з саматычнай сферай. Паўстае пытанне, чаму адкінуты этичны падыход адносна гістэрыйчнага расстройства асобы і чаму яно не кваліфікавана як дысацыяцыйнае ў адрозненне ад расстройства множнай асобы? Да таго ж, у МКБ-10 усе іншыя псіхічныя расстройствы, за выключэннем арганічных, падзелены паводле фенаменалогіі, а не механізму іх ўтварэння. Гэта стварае пэўную праблему ў на мінацыі і кваліфікацыі адхіленняў, якія з'яўляюцца прадметам нашай цікавасці.

Паняцці гістэрыйчнага кшталту і маючая дачыненне да дысацыяцыйных працэсаў узаемна перекрываюцца, таму мы неаднаразова сутыкаліся з цяжкасцю ўтрымання дакладнасці пры апісанні тых ці іншых з'яваў, а ў некаторых выпадках апынуліся перад немагчымасцю абмінуць выкарыстанне тэрміну «гістэрыйя». Пазна чэнні Ну (датычнае гістэрыйі) і DD (маючое дачыненне да дысацыяцыйных расстройстваў) далей ужываюцца намі ў залежнасці ад кантэксту. Так, паняцце дысацыяцыйных расстройстваў (DD) выкарыстоўваецца ў дадзенай працы, калі гаворка ідзе аб гэтых расстройствах ў цэлым,

DD-субъекты – аб усіх людзях, у якіх маюць месца DD або іх рысы, Ну-субъекты – аб усіх, у каго назіраюцца рысы ці расстройствы гістэрыйчнага кшталту, Ну-асобы – аб асобах з гістэрыйчным расстройствам, CD-пацыенты – аб пацыентах з канверсійнымі расстройствамі, уласна DD-пацыенты – аб пацыентах, у клінічнай карціне якіх адзначаюцца парушэнні свядомасці з наступнай амнэзіяй.

Раней намі апісаны прасторава-часавая мадэль (ПЧМ) здаровых людзей, якая прыяе ранічным разгортаўні уяўляе сабой умерана асиметрычную геаметрычную фігуру ў выглядзе ўсечанага конуса, перавёрнутага больш шырокім аснаваннем ўверх, з упісанай у яго часавай спіраллю. Апошняя з'яўляеца рухавіком усёй ПЧМ чалавека і генератарам яго энергіі [4]. Вялікае значэнне мае тое, што дадзеная мадэль з'яўляеца адначасова і свядомаснай, паколькі свядомасць чалавека, паводле нашага меркавання, фарміруеца на аснове індывідуальных прасторы і часу і набывае прыналежную ім фундаментальнасць. Свядомасць выступае як арганізуючае надфункциянальнае ўтварэнне, найвышэйшая інстанцыя кіравання ўсімі псіхічнымі працсамі. Яна складае аснову псіхічнага жыцця чалавека, якое рэалізуеца ў адпаведнасці з его індывідуальнай прасторава-часавай мадэллю. З асаблівасцяў ПЧМ вынікае модус псіхічнага функциянавання чалавека і яго жыццядзейнасці. Апошняя існуе ў галаўным мозгу чалавека як праграма, паводле якой ажыццяўляеца псіхічнае функциянаванне чалавека [2].

ПЧМ чалавека функциянуе згодна з сусветнымі прасторава-часавымі заканамернасцямі. Пры псіхічных расстройствах адбываюцца істотныя, часта – глабальныя, парушэнні індывідуальных прасторы

і часу, якія змяняюць будову адпаведных ім свядомасных мадэляў і суадносіны рэальнай прасторава-часавай сферы з прасторай і часам Сусвету [3].

У айчыннай псіхіяtryі механізмы ўзнікнення Ну традыцыйна разглядаюцца з пункту гледжання працэсаў узбуджэння і тармажэння, маючыя дачыненне да рэагавання на тыя ці іншыя стымулы. Але яны не тлумачасць парушэнняў найскладнейшых псіхічных працэсаў чалавека як носьбіта свядомасці і, тым больш, яго ўзаемадзеянні са знешнім светам.

Вывучэннем Ну традыцыйна займаюцца прадстаўнікі псіхааналітычнага кірунку. У значнай ступені можна лічыць, што дзяякуючы ўвазе да гістэрыі паўстаў і сам псіхааналіз.

Сярод псіхааналітычных крыніц апошняга часу нашу цікавасць выклікае канцэпцыя А. Лангле аб анестэзіі болю ў сувязі з немагчымасцю знаходжання чалавекам сябе ці згубай доступу да ідэнтычнасці, маючай карані ва Ўласным. Анестэзіі падвяргаецца афектыўны кампанент болю, што праяўляецца як «асноўная дынаміка гістэрычнага расстройства». У выніку ў чалавека ўтвараецца ўнутраная пустата і немагчымасць *Быцця сабою і Быцця – у – Свеце* [1].

Для нашай працы дадзенная канцэпцыя мае каштоўнасць у тым, што яна грунтуюцца на ўяўленнях пра парушэнні ўнутранай структуры індыўдуума, а сам ён разглядаецца ў рэчышчы ўзаемадзення з Сусветам. Погляд на ўтварэнне ўнутранай пустаты і згубу ўласнай структуры выкарыстаны намі як зыходны для канструявання ПЧМ Ну і іншых DD.

Але мы разглядаем парушэнне адчування чалавекам сябе і сваіх межаў як наступства анестезіі нясцерпнага душэўнага болю, што ўзнік у выніку немагчы-

масці перажыць траўматычныя падзеі ў яго жыцці. Зваротным бокам гэтага абароннага механізму з'яўляецца несфарміраванасць індыўдуальнай свядомаснай ПЧМ і яе функцыянальная і структурная непаўнавартаснасць. Пры функцыянальной блакадзе болю адбываецца дысцыяцыя паміж пачуццёвай і іншымі псіхічнымі сферамі, пры структурнай – фрагментызація часавай спіралі, наступствам чаго з'яўляюцца расстройствы свядомасці і глыбокія парушэнні псіхічнай дзейнасці і рухальной актыўнасці.

Мэта дадзенай працы – апісаць прасторава-часавую арганізацыю DD-расстройстваў дзеля выяўлення фундаментальных механізмаў іх фарміравання.

Задачы даследавання:

- 1 – вывучыць асаблівасці прасторава-часавых мадэляў пацыентаў з рознымі катэгорыямі DD-расстройстваў,

- 2 – выявіць агульнае і адрознае ў механізмах іх функцыяновання,

- 3 – высветліць ролю парушэнняў прасторава-часавых мадэляў у фарміраванні клінічнай сімптоматыкі DD-расстройстваў на свядомасным ўзоруні.

Для лепшага разумення, што сабой уяўляе ПЧМ дадзеных расстройстваў, перш за ўсё, неабходна спыніцца на апісанні элементаў, што яе складаюць.

Як было паказана ў нашых папярэдніх працах, здаровыя людзі і пацыенты з псіхічнымі расстройствамі схільныя прымаць позы і здзяйсняць рухі адпаведна геаметрыі іх ПЧМ.

Геаметрычнымі элементамі, што маюць дачыненне да прасторава-часавай мадэлі DR, з'яўляюцца кропка, дуга, кола і спіраль.

Кропка ў мадэлі Ну пазначае цэнтр дугі, акружнасці і спіралі. Адлегласць ад цэнтра да любой кропкі дугі акружнасці ці спіралі ёсць яе радыусам.

Сукупнасць цэнтральных кропак складае стрыжань спіралі. У мадэлі Ну стрыжань хісткі, няўстойлівы. Ён знікае пры заходжанні пацыентаў у стане анергіі.

Дуга з'яўляецца найменшым геаметрычным элементам, з якіх складаецца часавая спіраль. Радыус дугі спіралі можа быць пастаянным або павялічвацца ці памяншацца. Ад радыуса дугі спіралі і адлегласці паміж яе віткамі залежыць ступень прагрэсіравання ці рэгрэсіравання спіралі ў прасторы; дуга правільнай (сіметрычнай) спіралі расце або змяншаецца прапарцыйна свайму радыусу.

Адасобленая дуга як складаючая ПЧМ пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі сустракаецца толькі ў мадэлі Ну і выступае як адметнасць апошняй. Падчас парапілептычнага прыступу або па-за ім яна можа ўвасабляцца ў ненатуральнай позе рэзка выгнутага цела з апорай на патыліцу і пяткі з надзвычай выражаным павышэннем мышачнага тонусу. Працягласць заходжання ў гэтым стане значна перавышае час танічнай фазы «класічнага» эпілептычнага прыступу. Сімптоматычна, што пацыенты прымаюць позу дугі толькі ў прысутнасці іншага чалавека, які можа яе назіраць. У нашай практицы даследавання ў дарослых людзей ізяляваная поза дугі без кланічных сутаргай назіралася толькі ў двух выпадках.

Распад спіралі на дугі з'яўляецца крайнім выпадкам яе дысацыяцыі, структурнай фрагментациі, які мае вынікам спыненне індывідуальнага часу пацыентаў і, адпаведна, – выпрацоўкі энергіі. Свядомасць пацыентаў (а ў некаторых выпадках – прытомнасць) адключаеца, псіхічныя працэсы перапыняюцца. Да самастойнага ўзнаўлення ПЧМ у пацыентаў рэурсаў няма, яно адбываецца ў апісаным далей парадку.

Кола (акружнасць) непасрэдна не ўваходзіць у мадэль Ну, але сімвалізуе асяродак, акружэнне, якім атачаюць сябе Ну-асобы. Яно ствараеца з мэтай тэсціравання асобаю ўласных межаў і пазначэння сябе ў яго цэнтры, а таксама прыцягнення ўвагі іншых людзей да сябе. Гэтае ўмоўнае кола ўвасабляе сабой спецыфічныя адносіны Ну-асобы з іншымі людзьмі. Шляхам стварэння кола фарміруеца эгацэнтрычная мадэль гэтых дачыненняў. Пры няўдалых спробах іх усталяваць сімвал звужанай да малога кола асабістай прасторы часта ўвасабляеца ў адчуванні сціскання галавы абручом.

Спіраль можна разглядаць як паслядоўнасць, што складаеца з неперарывнага чарады дуг.

Спіралі па форме падзяляюцца на пляскатыя і аб'ёмныя, сярод апошніх выдзяляюць цыліндрыйчныя і канічныя. У аб'ёмных спіралах адлегласць паміж віткамі можа быць аднолькавай або павялічвацца. У прагрэсуючай канічнай ПЧМ чалавека рух часу па спіралі паскараеца, а ў рэгрэсуючай – запавольваецца. Першая сімвалізуе сабой развіццё, другая – занядыад. Часавая спіраль у ПЧМ чалавека пры яе разгортванні працуе як генератар унутранай энергіі арганізма чалавека, пры згортанні спіралі з кожным вітком выпрацоўка энергіі рэгрэсуе.

З-за адсутнасці моцнага стрыжня часавая спіраль Ну-асобаў непаўнавартанская, недасканалая, нястойкая, хісткая, мала здольная да генерацыі энергіі. Тому гэтыя асобы вымушаны чэрпаць яе з іншых крыніц.

Напоўненую энергию Ну-асобу А. Лангла парадаўвае з віхурай, якая, як вядома, мае спіральную будову. Без магчымасці папаўнення энергіі такая асoba становіцца згаслай, шэрай, непрывабнай.

Няпоўная функцыянальная дысацыяцьця часавай спіралі, якая мае месца пры акцэнтуацыях асобасных рысаў гістэроіднага тыпу, не суправаджаецца парушэннем свядомасці, няпоўная структурна-функцыянальная – пры расстройствах Ну-асобы ўтрымлівае прыкметы такіх парушэнняў. Пры поўнай структурна-функцыянальнай дысацыяцьці ў паціентаў з расстройствам множнай асобы, пры дысацыяцыйных амнезіях, фугах, трансах, ступарах, дысацыяцыйных сутаргах, а таксама канверсійных расстройствах парушэнні свядомасці з'яўляюцца аблігатнымі, пры поўнай структурнай дысацыяцьці магчымыя страта паціентам прытомнасці.

Ва ўмовах дысацыяцьці часавай спіралі, калі яе структурная цэласнасць не парушана, але здольнасць да дзеяння абмежаваная, унутраная энергія чалавека выпрацоўваецца слаба. Узнавіць працу спіралі становіцца магчымым толькі за конт пераймання дзейнай ПЧМ, з-за ўнікальнасці арганізацыі якой яе донарам можа быць выключна чалавек.

Своечасова не спыненая дысацыяцьця часавай спіралі суправаджаецца нарастаннем энтррапійнага працэсу. Супрацьлеглым ёй выступае асацыяцьця, а паколькі ўнутраных рэурсаў для ўзнаўлення ў паціентаў няма, то апошняя рэалізуецца праз адзіна магчымы ў дадзеных умовах працэс капіявання. Капіяванне шырока распаўсюджана ў прыродзе і чалавечай дзейнасці, дзе яно выступае як спосаб ўзнаўлення аб'екта, процессу або з'явы.

Як адбываюццы гэтыя працэсы, лягчэй за ўсё прадставіць на прыкладзе функцыя-навання ПЧМ Ну-суб'ектаў.

Вядома, што, апошнія не могуць абыходзіцца без прысутнасці іншых людзей.

Прыцягваючы да сябе іх увагу, імі яны імкнуцца пазначыць цэнтр сваёй прасторы і ўсталяваць яе межы.

Увага – гэта выбарачная скіраванасць, настройка на які-небудзь аб'ект. Канцэнтрацыя ўвагі іншых, як мяркуецца, здаровых людзей на сваёй асобе – гэта не што іншае, як падрыхтоўка іх ПЧМ для капіявання. Ну-суб'екты імкнуцца любым спосабам прыцягнуць увагу іншых людзей да сваёй персоны, прымусіць зацікавіцца сабою, пераключыць іх свядомасць на сябе, зрабіць іх асабістыя межы адкрытымі, а прасторава-часавыя мадэлі – доступнымі для пераймання. Канечнай мэтай, якую гэтыя суб'екты, вядома, самі не ўсведамляюць, з'яўляюцца ўзнайленне працы сваёй недасканалай часавай спіралі і выпрацоўкі ўнутранай энергіі. Сімптоматычна, што аб'екты такога контактавання пасля яго адчуваюць сябе абяскіленымі, спустошанымі.

У маладых людзей з гістэроідным тыпам акцэнтуацыі асабасвых рысаў з недастатковай сферміраванасцю ПЧМ нават невялікія функцыянальныя адхіленні ў працы часавай спіралі прыводзяць да таго, што такія людзі аказваюцца не ў стане самі фармаваць свой вобраз. Яны ствараюць сабе куміраў і капіююць пераважна іх вонкавасць – голас, манеру апранацца, паводзіны. Носяць з сабой фатаздымкі сваіх «ідалаў для пакланення», абіраюць для сябе адзенне з іх выявамі. Шукаюць сустрэчаў з імі, стараюцца звярнуць на сябе ўвагу, кідаюцца паасобку ці натоўпамі, стараюцца дакрануцца, вішчаць «ад захаплення», але насамрэч самі імкнуцца захапіць что-небудзь іх асабістасе з рэчаў, часам нават разрываяюць на кавалкі іх адзенне.

Ну-суб'екты пастаянна намагаюцца чымсьці ўразіць людзей з свайго атачэн-

ня. Каб стаць у цэнтры ўвагі, выкарыстоўваюцца ўлюбёныя сродкі: яркі макіяж, незвычайныя ўпрыгожванні, экстравагантнае адзенне, экспцэнтрычныя, бесцырмонныя паводзіны без зважання на інтарэсы іншых людзей.

У прыродных умовах кідкая вонка-
васць – яркая афарбоўка, незвычайныя
гукі ці паводзіны выступаюць як спосаб
прыцягнення да сябе ўвагі іншых арганізмаў,
каб затым здзейсніць на на іх
напад. І ў Ну-асобаў спрацоўвае стара-
жытны жывёльны інстынкт: стаць за-
важным, прыцягальным дзеля забрання
у іншых людзей самага істотнага, чаго ім
нестае, – частку іх ПЧМ, без якой немагчыма
ўзнаўленне энергетычных рэсурсаў
арганізма.

Для ўзмацнення эффекту сітуацыя ча-
ста драматызуецца самымі Ну-асобамі.
І тут у якасці моцнага атракцыйнага
сродку выступаюць суіцыды і іншыя дзеі
з імітацыяй смерці, якія абстаўляюцца
з асаблівай «трагічнасцю», шакуючым ан-
туражам, з разлікам на глядачоў і «рата-
вальнікаў».

Так, адна з пацыентак шматкратна ін-
сцэніравала абставіны ўласнай смерці:
апраналася ў чорнае, ставіла на тумбачку
свой партрэт з жалобнай стужкай, брала
у рукі свечку і ўкладалась на ложак. Але
рабіла гэта, калі муж быў дома і не мог не
адрэагаваць, не наблізіцца і не «аказаць
дапамогу». Гэтых дзеянняў было дастатко-
ва для «ажыўлення мёртвай».

Ну-асобы выяўляюць асаблівую здоль-
насць пераймаць вобразы іншых лю-
дзей. У іх рэпертуары мноства роляў, якія
пастаянна мяняюцца. Іх зменлівасць на-
гадваюць такую у пацыентаў з расстрой-
ствам множнай асобы. Для тых і другіх ха-
рактэрна здольнасць да пераўласблен-
ня, справа толькі ў яго глыбіні.

Ну-суб'екты часта бываюць паспяховы-
мі ў тэатральнай дзейнасці. Для іх важней
з'яўляецца «энергетыка залі», дзе ад гляда-
чоў яны чэрпаюць для сябе неабходныя
рэсурсы. Характэрны іх выказванні, якія
могуць быць растлумачаны ў экзістэн-
цыйным ключы: «Тэатр – маё жыццё»,
«Я не могу жыць без сцэны». Магчыма,
што некаторыя з такіх асобраў могуць на-
столькі ўжывацца ў сваіх персанажаў, што
атрымоўваюць здольнасць да пераўлас-
блення ў сваіх герояў, якія змяняе функ-
цыянуванне асабістых ПЧМ і выклікае
пэўныя зрухі ў свядомасці. Але паколькі
чужая праграма дзейнічае нядоўга, для
Ну-асобаў неабходна пастаяннае падсіл-
коўванне з боку атачэння.

Унутранае псіхічнае жыцце Ну-асобаў
звычайна рэзка контрастуе з ралявым.
Замест свайго ў іх пануе ўнутраная пу-
стата. Калі няма глядачоў і яны застаюц-
ца сам-насам, то становяцца шэрымі,
несамавітымі, нецікавымі. Унутраная
пустэча можа запаўняцца толькі чужым
начыннем.

Ну-суб'екты і ў паўсядзённым жыцці
адыгрываюць не свае, а чужые ролі; яны,
па-сутнасці, пражываюць кароткія адрэз-
кі чужога жыцця.

З-за павярхойнасці і нетрываласці
у стасунках іх асабістасць жыццё найчасцей
няўдалае. Ну-асобы амаль нічога не да-
юць узамен, бо ім і няма чаго аддаць,
а толькі забіраюць, робячы блізкіх людзей
сваімі ахвярамі.

У клініцы гістэрыйчнага расстройства
асобы адзначаюцца эмацыйная лабіль-
насць, афектаванасць у выглядзе крыкаў,
плачу, смеху, «закатвання гістэрык», эк-
зальтаванасць, правакацыйная спакуслі-
васць, імкнене да дасягнення стану ўзбу-
джанасці, эгацэнтрычнасць, падлегласць
чужым уплывам, словам, – усё, што вы-

нікае з асаблівасцяў іх непаўнавартаснай ПЧМ.

У пацыентаў з ўласна *DD* пры парушанай свядомасці могуць рэалізоўвацца цэлыя эпізоды жыцця паводле чужых праграмаў. У рэдкіх выпадках, пры капіяванні некалькіх свядомасных простора-часавых мадэляў і іх поўнай сепарацыі кожная з іх «уключаецца» і дзейнічае паслядоўна. Пры змене адных мадэляў іншымі развіваецца расстройства множнай асобы.

Капіяванне чужых мадэляў адбываецца адзіна магчымым у жывой прыродзе аналагавым спосабам. У выніку капіявання чужых часавых спіралаў або іх частак з пераносам на матрыцу пацыента адбываецца часовае ўзнаўленне руху індывидуальнага часу. Атрыманая копія не можа быць роўнай арыгіналу, паколькі ў выніку пераўтварэння, якія адбываюцца пры люстравых паваротах, губляюцца яго істотныя якасці. Такая спіраль не мае аўтэнтычнасці. ПЧМ пацыентаў лёгка прымае іншароднае і ў сілу гэтага часавая спіраль яшчэ больш паддаецца дысацыяцыі.

Свядомасць яе носьбітаў становіцца асабліва падлеглай чужым уплывам, але не ўяўным, як пры шызафрэніі, а рэальным. Яна губляе здольнасць кантроліруаць псіхічныя працэсы; апошнія падвяргаюцца дезінтэграцыі. У адрозненні ад шызафрэніі, дзе люстравыя павароты адбываюцца ў свядомасці таго самага пацыента, пры *DD* капіяванню падвяргаецца свядомасная ПЧМ іншага чалавека.

Хібы функцыяновання ПЧМ пацыентаў з *DD* узікаюць не толькі ў выніку самога працэсу капіявання, але ў значнай меры з-за пераймання заганаў мадэляў іншых людзей, якія падвяргаюцца капіяванню.

Найперш гэта адбываецца з-за паступовага сацыяльнага адваржэння Ну-асо-

бай. Людзі з вонкавага атачэння такой асобы хутка губляюць цікавасць да яе, не вытрымліваюць навязанай ім ролі донара энергіі і інтынктыўна аддаляюцца дзеля самазахавання. Кола контактаў Ну-асобаў звужваецца, яны страчваюць магчымасць падтрымліваць інтэнсіўныя сацыяльныя сувязі і губляюць звыклыя крыніцы атрымання энергіі. Калі няма дастатковага атачэння, каб сферміраваць кола і паставіць сябе ў яго цэнтр, у такіх асобраў не застаецца іншага выходу, як скіраваць на сябе ўвагу тых, хто знаходзіцца побач, што лягчэй за ўсё ажыццяўіць зыходам у хваробу. Прыцягнучы да сябе ўвагу можна яшчэ, калі прадставіцца не прывабным, а бездзапаможным, хворым. Аплюючы да чалавечых пачуццяў, гэтыя асобы імкнуцца выклікаць спачуванне, якое робіць іншых людзей адкрытымі да эксплуатацыі іх ПЧМ і забрання энергіі.

Карпаральная простора з'яўляецца найбольш стабільнай часткай усёй індывидуальнай просторы чалавека, стварае яе «каркас». Саматызацыя выступае як безальтернатыўны спосаб пазначэння Ну-асобамі сябе ў просторы і з'яўляецца адзінай апорай для фарміравання ПЧМ ва ўмовах яе функцыянальнай недастатковасці. Таму канверсія псіхічных проблем, якія ўзікаюць ў сувязі з немагчымасцю самастойнага ўзнаўлення індывидуальных мадэляў, найчасцей адбываецца на цялесным узроўні.

Примаючы ролю пацыентаў, Ну-асобы пачынаюць інтэнсіўна наведваць медыцынскія ўстановы, у асяродках якіх – больш кантатаўца з хворымі людзьмі і пераймаць іх найбольш кідкія, «уражвальныя» мадэлі. Прыманне ролі хворага азначае пэўнае ўласнае пераўласбленне. Такім чынам Ну-суб'екты ўваходзяць у ролю хво-

рых на паралюшы, слепату, глухату, пачынаюць дэмансстраўца сутаргі, падобныя на эпілептычныя. Пры змене аб'екта для капіявання канверсійная сімптаматыка можа час ад часу мяняться. Зваротным бокам «запазычвання» патэрнаў пацыентаў з рознымі формамі клінічнай паталогіі з'яўляецца таксама ўнясенне ў свае мадэлі арганічных элементаў.

Пасля ўкаранення чужой мадэлі замест сваёй адбываюцца адпаведныя змены свядомасці рэцыпіента. Аднак пацыенты, якія перанялі мадэль пацыентаў з саматычнай паталогіяй, і ў іх свядомасць укаранілася ўяўленне аб сваёй хваробе, не могуць быць донарамі энергіі самі сябе. Такім для іх найчасцей выступаюць адказныя сваякі, чулыя суседзі і іншыя неабыякавыя людзі.

Так, адна з нашых пацыентак уладкавалася ў жыцці так, што цэлымі днямі ляжала ў ложку, паколькі лічыла сябе цяжка хворай, а за яе ўсё рабіла суседка: гатавала ей ежу, прала бялізу, прыбрала ў кватэры. Тая ж званіла ёй па тэлефоне, каб пацікавіцца, «што будзе сёння на абед», а таксама патрабавала шматкрана за дзень выклікаць хуткую дапамогу.

Жыццё за конт іншых людзей становіцца экзістэнцыйнай патрэбай пацыентаў. Канверсія рэалізуецца як спосаб арганізацыі існавання, жыцця паводле мадэлі хворага чалавека. Гэта больш, чым проста імітацыя хваробы, гэта прыніцце ролі хворага, ўжыванне, пераўасабленне ў яго. Такое перайманне можа адбывацца разам з элементамі арганічнай асновы чужой мадэлі. Калі дысацыяцыя паглыбляеца да структурнага ўзроўню, у пацыентаў фарміруеца арганічная глеба, якая спрыяе з'яўленню сапраўднай саматычнай сімптаматыкі, а самі расстрой-

ствы становяцца стойкімі, некурабельнымі і набываюць неспрыяльнае цячэнне.

Ізноў, як і пры астатніх DD, пры канверсійных расстройствах мае месца прыманне асобы ролі іншага, – хворага чалавека, з пераўасабленнем у такога. Калі пры Ну адбываеца капіяванне мадэлі апрыёры здаровых людзей, то пры CD – маючых саматычныя расстройствы. Пры гэтым для асацыяцыі ПЧМ у Ну-суб'ектаў капіюеца толькі частка мадэлі – часавая спіраль або яе фрагмент, у пацыентаў з CD (і уласна DD) – ПЧМ цалкам.

І яўчэ адно адрозненне: ыянікам капіявання і замены участкаў непаўнавартасных спіраляў Ну-асобаў фрагментамі чужых з'яўляеца непрацяглай і нестабільная кампенсацыя. Пры капіяванні прыналежных іншым людзям ПЧМ цалкам, асабліва – заганных, гаворка пра кампенсацыю ўжо весціся не можа, паколькі чалавек на доўгі час замест сваёй страчанай арыгінальнай мадэлі атрымоўвае сурагатную.

Пры множным паслядоўным капіяванні ПЧМ іншых людзей іх пераўасабленне поўнае і больш працяглее, чым у Ну-суб'ектаў, што праяўляеца расстройствам множнай асобы. З пераключэннем свядомасці кожны раз з памяці пацыентаў сіраеца інфармацыя аб папярэдніх пераўасабленнях. Пацыентамі выконваюцца тыя праграмы, якія ўкладзены ў донарскія мадэлі. Пасля выкарыстання рэурсаў адной мадэлі папярэдняя праграмы пераключаюцца на наступныя з пераадрасацыяй энергіі, зменай свядомасці пацыентаў і поўным іх пераўасабленнем.

Скапіяваныя мадэлі дзейнічаюць, пакуль хапае зараду энергіі, закладзенага ў мадэлі іншых людзей.

У крайнім выражэнні поўнай структурнай дысацыяцыі мае месца распад часавай спіралі на адносна вялікія фрагменты, а ў найменшым – на дугі. У першым выпадку развіваецца DD-ступар са слаба выражаным мышачным гіпертонусам, мінімізаванай свядомасцю і амаль цалкам перапыненымі псіхічнымі працэсамі, у другім стан пацыента нагадвае рэзка выражаны кататанічны са звужэннем індывідуальнай прасторы, спыненнем індывідуальнага часу і генерацыі ўнутранай энергіі арганізма, а стан пацыента дасягае мяжы парушэння прытомнасці.

Дысацыйныя фуга і транс вядомы нам толькі па літаратурных крыніцах. Звяртае на сябе ўвагу тое, што названыя станы па апісаннях маюць падабенства да прыцемковых расстройствах свядомасці – амбулаторных аўтаматызмаў, фугаў і трансай. Узнікае пытанне, ці не з'яўляюцца яны наступствам капіявання DD-пацыентамі эпілептычнай прасторава-часавай мадэлі? Тое можна казаць і ў дачыненні да так званай «гістэрыйчнай дугі» як кампанента або параэпілептычных або аналага эпілептычных кататанічных прыступаў.

Узнікненне станаў авалодання можна тлумачыць укараненнем чужых ПЧМ, перанятых ў пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі.

Адметнасцю ўласна DD з'яўляеца адключэнне свядомасці пацыентаў і амнэзія на тое, што з імі адбывалася. Наяўнасць расстройстваў свядомасці у пацыентаў з DD сведчыць пра поўную структурна-функцыйную або структурную дысацыяцыю ПЧМ.

З іншага боку, і **працэс асацыяцыі**, які аснаваны на капіяванні чужога, апрыёры не можа забяспечыць паўнавартаснае ўзнаўленне ПЧМ, гэта значыць – ідэнтычнасці асобы. Агульным для пацыентаў

з DD з'яўляеца тое, што яны жывуць паводле мадэляў, скапіяваных у іншых людзей; апошнія перастаюць быць іх індывідуальнымі.

Такім чынам, на аснаванні вывучэння прасторава-часавай мадэлі DD выяўлены парушэнні прыналежных здаровыім людзям фундаментальных заканамернасцяў яе фарміравання. Паводле выкрытага адзінага механізму ўтварэння намі да DD аднесены гістэрыйчнае расстройства асобы, уласна DD і канверсійнае расстройства.

Пасылам для распрацоўкі дадзенага радзела прасторава-часавай тэорыі псіхічнага здароўя і яго расстройстваў паслужыла псіхааналітычная канцепцыя А. Лангле аб анестезіі афектыўнага кампанента болю пацыентаў з гістэрыйяй ў сувязі з немагчымасцю заходжання асобы сябе ці згубай доступу да ідэнтычнасці, у выніку якой у чалавека ўтвараецца ўнутраная пустата і губляюцца ўласныя межы. На наш погляд, анестезія выступае як абаронны механізм, які дае чалавеку магчымасць перажыць траўматычныя падзеі ў яго жыцці.

Зваротным бокам такой абароны з'яўляеца несфарміраванасць індывідуальнай свядомаснай ПЧМ і яе функцыйная і структурная дысацыяцыя. Прыняпоўнай – функцыйная і структурна-функцыйная дысацыяцыі мае месца непаўнавартаснасць часавай спіралі, якая становіцца не здольнай да генерацыі ўнутранай энергіі арганізма чалавека, свядомаснага кантролю над псіхічнымі сферамі і іх узгодненасці; пры поўнай – структурна-функцыйная – сепарацыя псіхічных сфер паміж сабою і ад свядомасці, што вядзе да іх непадпрадкаванасці апошній. У першым варыянце парушэнні закранаюць пера-

важна часавую спіраль, у другім – ПЧМ цалкам. Пры поўнай структурнай дысацыяцьі часавай спіралі індывідуальны час пацыента спыняецца, а індывідуальная прастора знікае, гэта значыць, што ПЧМ пацыента перестае існаваць.

У сувязі з непаўнавартаснасцю ПЧМ унутраныя рэсурсы пацыентаў з DD для ўзнаўлення гэтых працэсаў адсутнічаюць. Паколькі на аснове ПЧМ чалавека фарміруеца яго свядомасць, то гэтая мадэль выступае як унікальная з'ява сярод усіх жывых арганізмаў. Таму гэтыя рэсурсы могуць чэрпацца толькі з маючых месца ў іншага чалавека. Так, Ну-асоба, скіроўваючы на сябе яго ўвагу, забеспечвае сабе доступ да чужой ПЧМ, капіюе і пераносіць ў сваю нядзейную мадэль фрагмент яго часавай спіралі, што дазваляе на некаторы тэрмін узнавіць яе працу па выпрацоўцы ўнутранай энергіі. Пры ўласна DD капіююцца ПЧМ іншых людзей цалкам, пры канверсійных расстройствах – ПЧМ пацыентаў з саматычнай паталогіяй.

У пацыентаў з DD у залежнасці ад энергетычнага балансу маюць места папераменныя змены дысацыяцьі і асацыяцьі ПЧМ. Фарміраванне мадэлі DD адбываеца па схеме: дысацыяцьі сваёй ПЧМ – капіяванне чужой ПЧМ – часовае ўзнаўленне функцыяновання сваёй ПЧМ. Дысацыяцьі тут выступае як патагенетычны механізм, а капіяванне чужой мадэлі іншых людзей – як узнаўляльны. Асацыяцьі мадэлі працягваеца, пакуль хапае зараду атрыманай энергіі, пры яго вычэрпванні ПЧМ пацыентаў ізноў падвяргаеца дысацыяцьі.

Сказанае можа быць разгледжана з пункту гледжання другога закону тэрмадынамікі, паводле якога дэградацыя энергіі суправаджаеца энтропійнымі працэсамі. Энтропія заўёды ўзрастает

пры переходе сістэмы з спарадкаванага стану ў менш спарадкаваны. У прыватнасці, у хіміі ёсць паняцце энтропіі дысацыяцьі, якое можа быць застасавана і ў нашым падыходзе да вывучэння DD. Асацыяцьі ж выступае як зваротны працэс павелічэння спарадкаванасці. Пакуль захоўваеца здольнасць мадэлі пацыентаў да асацыяцьі – захоўваеца магчымасць іх існавання ў свеце.

З іншага боку, пры DD амаль заўжды адбываеца капіяванне чужога. У капіяваным выглядзе чужыя ПЧМ або іх фрагменты кожны раз прыўносяць ў свядомасць пацыентаў рэцыпентаў праграмы псіхічнага функцыяновання іншых людзей. Так фарміруеца эрзац-мадэль, а на яе аснове – эрзац-свядомасць, якая пачынае кіраваць псіхічнымі працэсамі.

Такім чынам, пры DD парушаеца адна з базавых апазіцый, на якіх گрунтуеца жыццё чалавека, – сваё – чужое. Яна мае экзістэнцыйны кантэкст і карэлюе з апазіцый жыццё – смерць. У здаровых людзей захаванне збалансаванай апазіціі гэтых супрацьлегласцяў з'яўляеца ўмовай захавання ўласнай ідэнтычнасці і існавання ў вонкавым асяродку. У DD-пацыентаў сваё мінімізуеца ці зусім знікае і цалкам замяняеца чужым. Па сутнасці, пацыенты з DD-расстройствамі, якія вымушаны карыстацца чужымі рэсурсамі, пражываюць больш ці менш працяглыя эпізоды чужога жыцця. У крайнім выраженні гэта адбываеца пры паслядоўным пераключэнні чужых свядомасных ПЧМ у пацыентаў з расстройствам множнай асобы.

Фугі і трансы выступаюць як эквіваленты эпілептычных станаў расстройства свядомасці, якія, як мяркуеца, фарміруюцца паводле мадэляў пацыентаў з эпілепсіяй, могуць быць ацэнены як

канверсійныя. Такую інтэрпрэтацыю можна ўжыць і ў дачыненні да ізаляванай «гістэрычнай дугі», якая можа быць надзвычайнай праявой кататанічнага варыянту парапліептычных прыступаў.

Канверсія рэалізуецца як спосаб арганізацыі існавання паводле мадэлі пацыентаў з саматычнымі хваробамі, калі адбываеца перанос чужой мадэлі арганічнага ўзору на матрыцу рэцыпіентаў разам са свядомасцю і праграмай функцыяновання. Пры ўкараненні заганнай мадэлі на працяглы тэрмін у апошніх можа фарміравацца сапраўдная арганічная сімптаматыка. Гэта з'яўляеца пацверджаннем таго, што ўзаемадзеянне псіхічнага і саматычнага ў чалавека адбываеца на ўзроўні яго ПЧМ.

Медыкаментозная тэрапія DD малаперспектывная. Тым не менш, пацыентам з клінічна выражанай эмацыйнай няўстойлівасцю можна рэкамендаваць нормацімчныя лекавыя сродкі. З улікам частаты парапліептычнай сімптаматыкі магчыма прызначэнне антыканвульсантаў.

Асноўнае значэнне павінна быць нададзена псіхатэрапіі, арыентаванай на фарміраванне ідэнтычнасці асобы. Але псіхатэрапія не мае вялікага сэнсу, калі працэс асацыяцыі шляхам капіявання ў пацыентаў ужо адбыўся і ў яго свядомасць укаранілася чужая мадэль. Неабходным з'яўляеца вяртанне да вытокай дысацыяцыі з мэтай наступнага рэканструявання прэмарбіднай аутэнтычнай ПЧМ пацыента.

Выкананая праца спрыяе дэстыгматызацыі пацыентаў з гістэрычным расстройствам асобы і канверсійнымі расстройствамі, паколькі паказвае, што ўласцівая ім сімптаматыка не з'яўляеца прыхамаццю ці сімуляцыяй. Насамрэч дэманстрацыянасць і іншыя праявы гэтых расстройст-

ваў з'яўляюцца вымушанымі, дыктуюцца неабходнасцю забеспячэння пацыентамі свайго існавання. Узнаўленне функцыяновання індывидуальнай ПЧМ, якой нестае ў гэтых асабаў, мае для іх вітальны сэнс. Павінны быць адкінуты і ўстойлівы погляд на другасную выгаду, якую нібыта атрымоўваюць пацыенты ад свайго расстройства.

Такім чынам, аўтарамі ўпершыню паказана, што фарміраванне DD адбываеца на фундаментальным прасторава-часавым узроўні – у ПЧМ пацыентаў, што прыводзіць да парушэння іх свядомасці і псіхічнага функцыяновання з немагчымасцю іх нармальнага існавання ў Свеце.

Літаратура

1. Лэнгле, А. Истерия – психопатология, психопатогенез и динамика. Попытка реабилитации концепции на основании экзистенциальной динамики и психодинамики / А. Лэнгле // Психотерапия. 2010. – № 7. – С. 1-33.
2. Тетеркина, Т. И., Корсак, О. В., Скугаревский, О. А. Пространственно-временная основа сознания человека и его нарушений при психических расстройствах / Т. И. Тетеркина, О. В. Корсак, О. А. Скугаревский // Случевские чтения: феноменология и экзистенциальная психотерапия: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под ред. С. М. Бабина. – СПб., ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2016. – С. 237-250.
3. Цяцеркіна, Т. І., Корсак, В. У. Прастора-ва-часавая тэорыя псіхічнага здароўя і его расстройстваў: Агульныя тэарэтычныя палажэнні / Т. І. Цяцеркіна, В. У. Корсак // Военная медицина, 2016. – № 2. – С. 66-68.
4. Цяцеркіна, Т. І., Корсак, В. У. Прастора-ва-часавая тэорыя псіхічнага здароўя і яго расстройстваў: Прастора-часавая арганізацыя цыклу сон-няспанне чалавека / Т. І. Тетеркина, О. В. Корсак // Военная медицина, 2017. – № 1. – С. 62-67.

Поступила 19.09.2019 г.